





# ПАД СТАЛІНСКІМ СОНЦАМ КВІТНЕЕ НАША СЛАЎНАЯ МОЛАДЗЬ

## НАМЕСНІК ПАЛІТРУКА

Ламочны камандзіра агнявога ўзвода Пастыкаў Л. Ф., комсомолец з 1935, выдатна васьмой складаную артылерыйскую тэхніку. Гарматы Пастыкава ходзіцца ў вельмі добрым, заўсёды новым для бою стане. Свае асабістыя ў комсомолец Пастыкаў адолеў перадаць байцам ўзвода, падрыхтаваў іры вядомыя-выдатнікі т. Чыбіка, Валандэйна і інш. Загед казначавання аб назначэнні Пастыкава м. палітрука патомствены рабочы, і да арміі прапаву ударна на вырочасці па пабудове дызельнаму, прыняў у вялікім ўздзіман.

Давяр'е партыі я апраўдаю. Буду ў канкрэтнай працаваць па бальшавіцкай Чырвонай Арміі і ленынскага комсомола.

Іго словы не размыліся са справай. 4 месяцы работы намеснікам палітрука т. Пастыкаў мае вялікія дасягненні. Кіруючы байцам, правільна арганізаваны сілы, ён дабіўся рэзкага зніжэння дысцыплінарных праступкаў. Ваен. Суаўч. быў выдасяжліваваным. Найкі палітрука асабіста гаварыў з ім, арганізаваны выдасяжліваванасці. Штодзённым клопаты аб быццў зніжэнні гэтых прычынаў і цалер тав. суаўч. — дысцыплінаваны баец, перадачы баявой вучобы.

Чырвонаяармейца Васільева былі вялікія непрымаасці дома. Яны сталі раб. суаўч. па баявую падрыхтоўку т. Васільева. Тав. Пастыкаў у залучыў гутарцы даведаўся аб прычынах, напісаў пісьмо ў сельсовет. Непрымаасці вышчавы, і баец Васільеву выдатыні вучобы.

Тав. Пастыкаў — комсорг падраздзялення і да XX гадавіны ВЛКСМ каляна кіруе сааборніцтвам дробных падраздзяленняў. Удомула работа, індывідуальны палыход да байца, веданне лодзей тав. Пастыкавым далі ацэньвацьныя рэзультаты. За 2 1/2 месяцы комсомольца арганізацыя, кіруемая і в 4 чалавек вырасла да 24. прычыны комсомольцы — перадачы баявой і вучыцца вучобы, не маючыя дысцыплінарны праступкаў.

Тав. вайсковай дысцыпліны, ветліваасці, вяснянай выпракі, тав. Пастыкаў адолеў крэпаватвай работай выхаванне комсомольцаў—выдатнікаў вучобы, перадачы ім свае веды.

Лаводчыкі т. Валандэйна і Чыбікаў, вайсцны, Малахаў, Палчэнка выдатна каляць гарматы, выдатна ўтрымліваюць матэрыяльную частку. На грох вайсцных стралбых ваводчыкі т. Валандэйна, Чыбікаў і ўвесь гарматны разлік сямейкі добра і выдатна.

Намеснік палітрука т. Пастыкаў — іры масавы. На ўсіх вучыцца і выхаванні і поле ён з'яўляецца душой падраздзялення — арганізаванае ігры, тэатры, чытку газет, свочасова даводзіць абстаноўку да байца. Тав. Пастыкаў правільна расставіла сілы комсомольцаў, свочасова дае кожнаму комсомольцу заданні. Ён выхавуў і комсомольцаў пастаянны кадр агітатараў.

Напарадальні Міжнароднага юнакага па растуцы палітработнік—адзін з лепшых намесніцкаў палітрукаў Леанід Фёдарвіч Пастыкаў, верны сям радзімым славы справе партыі Леніна—Сталіна, выхавуў у ваводчыкаў ВКП(б).

М. БАБІН,  
капітан Н-скай часці.



Анцис Міхайлаўна Філенкова, член ВЛКСМ, стажаванка менскага заводу дапругоў Галя. Тав. Філенкова дабілася штодзённага выканання плана на 200 проц. Фото Х. Дземкоўскага.

## ШЧАСЦЕ БЫЦЬ МАЛАДЫМ

Моладзь нашай шчасливой радзімы разам з моладзю другіх краін адзначае сёння Міжнародны юнацкі дзень. Моладзь Савецкага Саюза — краса і гордасць нашага народа — яшчэ раз прадэманструе сваю аднаасцю радзімама, вялікай партыі большав. правядуць народам, лепшаму другу моладзі—таварышу Сталіну.

Савецкая моладзь — самая шчасливая ў свеце. Перад ёй адкрыты ўсе дарогі ў жыццё, навуку, мастацтва. Савецкая моладзі асветляюць шлях яркія праменьні сонца сацыялізма, Сталінскай Канстытуцыі.

Мяне выхавуў ленынска-сталінскі комсомолец, Я сын селяніна-бедняка, чалавечка вялікага гонару. Народ выбраву мяне дэпутатам у Вярхоўны Совет СССР. Я, малады чалавек савецкай краіны, народам пастаўлена да руля дзяржаўнага кіравання. Нідзе гэта немагчыма, акрамя як у нашай краіне.

У краінах капіталізма працоўная моладзь не мае магчымасці не толькі

стаць ва ўладзе, але і зарабляць сабе на кавалак хлеба.

Яшчэ быць маладым, — гавораць працоўныя юнакі і дзяўчаты краін, дзе пануе капіталізм.

Шчасце быць маладым, — гаворым мы, грамадзяне вялікай краіны сацыялізма.

Я — слуга народа. Інтэрэсы народа — гэта мае інтарэсы. І няма большага шчасця, большай радасці, чым тэсна служыць народу.

Наша краіна — радзіма талентаў. Нашы слаўныя лётчыкі, музыканты, паэты, артысты заслужылі суверэную славу. І гэта таму, што нам кіруе партыя большавікоў і вялікі майстар чалавечкага шчасця, правядуць народам таварыш Сталін.

Савецкая моладзь горача любіць сваю радзіму. За яе росквіт, за яе славу, за цэласць яе свяшчэнных граніц савецкай моладзь аддаць усе свае сілы, а калі спатрабіцца — і жыццё.

Д. Я. НАВІЦІН,  
дэпутат Вярхоўнага Совета СССР.

## КАМЕНЬ

На сяржаванні двух дарог  
Ляжыць вялікі радзімы камень.  
Яго вакол паўзучы мох  
Пакрыў нягэрабнымі шматкамі.

Над ім вялікая страхой  
Сасна шуміць удзень і ўночы,  
Злапаца каменя спакой  
Яна крануць гудзеньнем хоца.

Сабраны ў штабель ля стала  
Аскокі з каменя старога.  
Іх абрасла вакол трава  
І вапнілі пясок з дарогі.

Не каменшчык разбіў яго,  
Не молат каменю даў рады,  
Асколка ў дваццаты год  
Набілі польскія сарадзі.

Вяршыню стромкую сасны,  
Калі ўзыходзіў першы золак,  
Як асоку каса, састрыг  
Снарда піжыка асколак.

Калісьці кулі тут гулі  
І падалі на камень шротам...  
Тры комсомольцы залеглі  
За шэры камень з кулямётам.

Навалай польскія паны  
Халелі вырваць з сэрца радасць.  
Тры комсомольцы ля сасны  
Зрабілі ўпотаікі васаду.

Кароткі быў у іх загал:  
«Стрымаць атрал белапаліяў!»  
І сшынуў свінцовы грал  
На голавы панову пралятыях.

Тры комсомольцы былі вялі  
Ал ранку аж да позыяй ночы,  
Тры комсомольцы не далі  
Прайсці да вёскі бандзе воўчай.

Калі-ж спыніўся гул гармат  
І глянуча з-за лесу сонца,  
Прымчуся юнікы атрал  
На дапамогу комсомольцам.


Жывоў масціны не вяліць  
На іх параненых, крываных,  
А воць ралучоу гарыць,  
Вялікай мужнасцю і славай.

Разбіты камень ля сасны,  
Але жыццё і воля з намі,  
Бо нашай Арміі сыны  
На шмат маінейшыя за камень.

АНАТОЛЬ АСТРЫЙКА.



У Гомельскім аэраплубе імя Варашылава моладзь фабрык, заводаў і навуковых устаноў бес адрыва ад вытворчых і вучыцца аб'екту свабоднага. ПА ЭДЫМКУ: выдатнік вучобы Гомельскага аэраплуба Г. І. Дакуніч (злева) і Г. В. Лісман (да самадэта). Фото І. Рабінчыца.



Д. Г. Суздаў — член ВЛКСМ, тонар-стаханавец менскага трамвая. Тав. Суздаў дабілася штодзённага выканання плана на 330 проц. Фото Х. Дземкоўскага.

## РОСКВІТ НАВУКІ

Вялікая пралетарская рэвалюцыя шырока адчыніла перад працоўнымі дзверы вышэйшых навуковых устаноў. Толькі ў Савецкай краіне вяршыня культуры аталі наступнымі для ўскага грамадзяніна нашай краіны. І гэта ў той час, калі фашызм знічае культуру Гэта ў той час, калі катрынгент студэнтаў вышэйшай школы Германіі палеае штогод, калі лепшыя прадстаўнікі навукі ў Аўстрыі і ў Францыі в сваёй краіне. Фашысцкая авіяцыя знічае бібліятэкі і музеі Іспаніі, а Мадрыдскі ўніверсітэт стаў непасрэднай аронай барыбцы паміж сіламі дэмакратыі і фашызма.

Цяжка нават выказаць словамі тое пацучы ўлачынасці, якое ахаліць кожнага з нас, пацучаючы навуковыя работнікі савецкай краіны, прыдумцы аб тых магчымасцях, якія нам дадзены і ў якіх умовах работы, у якіх мы паставілі дзельчучы клопатам партыі і ўрада. Усе ўмовы работы дадзены нам, лабораторыі і бібліятэкі да нашых вусцяў. А ў якой іншай краіне, апрача Савецкага Саюза, аспіранты забяспечываюцца стыпендыямі за кошт дзяржавы? Калі ўзяць аспірантуру ВДУ, рыхтуючы навуковых работнікаў для ВДУ ВССР, то сам сацыяльны састаў аспірантаў юней за ўсё гаворыць аб асабліваасцях нашай сістэмы. Большасць аспірантаў паходзіць з сям'яў работчы і сялян (напрыклад, т. Смоліна — комсомолка-аспірантка бібліака, лачка рабочага тав. Корань — аспірант гістарыка, з сялянскай сям'і і многія іншыя).

Мы, маладыя навуковыя работнікі, умеем цаніць клопаты партыі і ўрада, і ў дзень Міжнароднага юнакага дня — свята працоўнай моладзі ўсіх краін, а ў асабіста свята нашай савецкай моладзі—ад імя ўсіх навуковых работнікаў хочацца даць абяцанне працаваць як можна лепш, рыхтаваць з сябе ўсебакова развітых спецыялістаў і аддаць усе сілы на справу нашай радзімы, на справу партыі Леніна — Сталіна.

Е. ПРЫЛЕЖАЕВА,  
аспірантка хімічнага ВДУ.

## МОЛАДЗЬ КАЛГАСА

Поўнакроўным жыццём жыць моладзь калгаса «Комінтэрн», Магілёўскага раёна, 16 комсомольцаў на калгаснай вытворчасці паказваюць узоры сацыялістычных адносін да працы. Маладыя патрыёты-комсомольцы разам з несоннай моладзю амагаюцца за шчаслівае, мажанае жыццё, за сталінскі ўрадак.

Увесь калгас ганарыцца комсомольцам, званымым Нікітай Вараб'евым, які на сваім сорацучастку атрымаў багата ўрадак. Яго зьяно сёлета азяно багата ўрадак — 18 цэнтнераў аўса і 19 цэнтнераў жытца з кожнага гектара.

У вялікай пашане і комсомолка-вартуінік Валодзя Шумкоў. Ён пільна вартуе калгасную маемасць. Усе намы комсомольцы карыстаюцца заслужаным аўтарытэтам сарод калгаснікаў. Яны працуюць агітатарамі і чытчыкамі газет у брыгадах. Яны вевелі і культурна разам з усёй калгаснай моладзю праводзіць свой вольны час. Комсомольцы арганізавалі ў калгасе харавы, драматычны і музычны гурткі.

Наша моладзь, працуючы ў калгасе, ні на мінуто не забывае аб капіталістычных амуражэнні. Заўсёды памятаючы ўказанне правядуць народам таварыша Сталіна аб тым, што неабходна ўвесь наш народ трымаць у стане мабілізацыянай гатоўнасці, мы авалодваем вяснянай справай, вучымся выноўку, владом нормам на значні варашылаўскага стралка і ППХА. Мы заўсёды гатовы даць ворагу сакрушальны адпор, так як гэта зрабілі нашы слаўныя байцы Чырвонасцяжнага Далбаўска-Холмскага фронту.

Праз некалькі дзён мы будзем праважаш у рады слаўнай Чырвонай Арміі 7 калгаснікаў — выхаванцаў ленынскага комсомола. Гэтыя паліякі патрыёты нашай радзімы ўвельюцца ў рады Чырвонай Арміі для таго, каб барачы нашу мірную працу, каб барачы неадзікальнясць савецкіх граніц. Гэты дзень будзе адзначан у калгасе як вялікае свята.

Рыхтуючыся да 20-годдзя ленынска-сталінскага комсомола, усе комсомольцы ўзялі на сябе раб абавязальстваў. Комсомолец Андрэй Акуніч абавязуўся падрыхтаваць у пазароку радзіме 10 варашылаўскіх стралкоў Комсомолец тав. Кукушнін, які працуе на дарожным будаўніцтве, абавязуўся разам з усімі калгаснікамі прынесці дарогі ў культурны выгляд. Гэтыя абавязальствы комсомольцы выконваюць.

20-годдзе комсомола мы сустраем новымі перамогамі.

С. С. САВІЦІН,  
секратар комсомольскага камітэта калгаса «Комінтэрн», Магілёўскага раёна.

## ПАДАРУНКІ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ

ВІСБЕСК, 5 верасня. Комсомольцы і рабочая моладзь станкабудавнічага заводу імя Кірава па-баяму рыхтуюцца да 20-годдзя ВЛКСМ. На заводзе арганізавана 5 комсомольска-маладзёжных брыгад імя 20-годдзя ленынска-сталінскага комсомола.

Комсомольска-маладзёжная брыгада рэвалюцыйкаў (брыгадзір тав. Чарноўскі) выдатна выконвае ўвесь абавязальства, штодзённа выконваючы план на 220—240 процантаў. Сам брыгадзір-прызыўнік тав. Чарноўскі выконвае сваю праграму на 300—309 процантаў. Стаханавец гэтай брыгады тав. Пільдін выконвае план на 379 процантаў. Па тры нормы ў знону дае стаханавец тав. Школьнік.

2 дзельчын, 13 чалавек абавязаліся выконваць дзённую норму на 200 процантаў, 7 — на 160.

За першым 10 дзён жытця брыгада выканала заданне на 160 проц., за другую дзядку — на 172.

Комсомолец-стаханавец т. Суботка на тарлоўцы тэмб, пісьмовых сталю і ўлуску аскрама, у тэмбы выконвае дзённую норму на 360 проц., т. Ваўчок — на 270, Язла Галубічэў — на 250, тт. Кабакоў і Серафімовіч — на 250 проц.

Комсомольцы-стаханавіцы не толькі добра працуюць, яны добра вучацца, культурна і вевела адпачываюць.

Каб лепш авалодалі тэхнічай вытворчасці, аталір пашане добра вевела будова драўніны, 8 разоў у месяц у пэчу дзельчых пацэк інжынер тав. Вольны праводзіць заняткі па тэхніцізму. Тэхнічай вучобай займаюцца і несонная моладзь, Маладыя стаханавіцы павышаюць свой агульнадукацыйны ўзровень. На заводзе працуе гурток, у якім моладзь вучыцца рускаму мову, матэматыку, геаграфію, чытае творы Пушкіна, Горькага, Нікалая Остроўскага.

Маладыя стаханавіцы пашане рыхтуюцца па абарону нашай радзімы. Частка з іх владла нормам на значок варашылаўскага стралка І-й ступені; агар владчы нормам на другую ступень. Другія вучаюць ППХА, владчы нормам на значок ПНА.

Стаханавіцы Русаковіч і Рубенкі ў гэтым годзе ідуць у Чырвоную Армію. Яны прылілі дзельчучую падрыхтоўку з алеквай ад выдатна і цалер з неадрываюсцю чакаюць таго дня, калі залічыць іх у рады Чырвонай Арміі.

Так жыць, няўтомна і адлана працуе на карысць сацыялістычнай радзімы савецкая моладзь—балавая змена большавіцкай партыі.

Шчасце быць маладым у краіне Савецкай!

Пав САУЧУН,  
Анат. ВАЛЮГІН.

## БАЯВАЯ ЗМЕНА

„Моладзь—наша будучыня, наша надзея, таварышы“ (СТАЛІН).

Гэта было 1 мая 1910 года. Маладая савецкая краіна рвала жалезнае калейнае блаканды. Па славаўтай Краснай плошчы праходзілі галодныя, суровыя, зняны славай калоны працоўных г. савцы. Іх сэрцы гарэллі прагнасію рамачых ворага, Вялікі Ленін гаварыў аб светлай будучыні, аб комуніізме. Ён паказаву на малых дзельч, якіх сілі байцы на абветраных руках.

— Унукі нашы, — сказаў Ленін, — дзельчынкі, будучы рагладзіць дзельчынкі і помнікі эпохі капіталістычнага ду... Да гэтага часу, як аб казцы, вяршылі аб тым, што ўбачаць дзельчынкі, але гісторы, таварышы, вы ясна чыце што закладзены намі будынак цяжкістачнага грамадства — не утара. Яшчэ больш старанна будучы будавць гэты будынак нашы дзельчынкі.

Геніяльны правядуць рэвалюцыі баўу ў нашых дзельч, у нашай моладзі дзельчучую сілу, шчаслівае будучае нашай планеты. Вера ў маладыя творылі сілы, імкненне даць ім поўнавалінае прымяненне характарызуе адноны Леніна і Сталіна да моладзі.

Яшчэ ў дні падрыхтоўкі Кастрычніцкага ўзброенага паўстання Ленін увёс папанаву: «Вучыцца сямія радзімыя і работні (нашых сударнікаў) і работні моладзь, а роўна лепшых матроўу) у невялікіх атралды для захопу ўсіх важнейшых пунктаў і для ізелу іх усюды, ва ўсіх важных алектрыях».

Наша гераічная моладзь у суровыя дні Кастрычніка і ў вогненныя гола макамаленскай вайны поўнаасцю апраўдала давер'е Вавладзіміра Ільіча Леніна і та яна, апрагнута ў чырвонаармейскіх шпінелі разам з байцамі штурмавала Зімні і Перагон, гэта яна адці-

кавілінакіх вод да варашыўскіх муру на агнітых шаблях пранясла сваю непаганую славу.

У 1920 годзе, калі яшчэ не паспелі развезацца паракхавы туман баўу. Ленін зыходзіць час задумачца над выхаваннем шчаслівага і поўнавалінага чалавечка. Ён атачыў перад моладзю заддату вучыцца, вучыцца і вучыцца.

«Перад намі стаіць крэпасць. Называецца яна, гэтая крэпасць, навука і яна многалікімі галінамі вевду. Гэтую крэпасць мы павіны ўзяць па што-та ні стала. Гэтую крэпасць павіна ўзяць моладзь, калі яна хоца быць будаўніком новага жыцця, калі яна хоца стаць сапраўднай зменай старога гвардыі — павялічанае таварыш Сталін ва VIII з'ездзе комсомола.

Ленін і Сталін, гераічная партыя большавікоў вуховуюць маладога чалавечка нашай краіны, як алданага будаўніча новага, шчаслівага жыцця будаўніча, узброенага для барацьбы за шчасце ўсяго чалавечства.

Свет бязмежны магчымасцей і шырокіх гарызонтаў адкрыў перад маладымі чалавечкам савецкай краіны. Для яго творчай энэргіі дадзена вялікая поле дзейнасці. Наша моладзь, акружанаая клопатамі і ўвагаю ўсёй краіны, вевела пашане, знаходзіцца ў першых усяго народа, знаходзіцца ў першых радах будаўнікоў комунізма, творыць казачныя чуды. Яна развевала вестры роднай краіны, веваліць камбайны і трактары на калгасных палях, за вавуўвае атрасферу пакарае Арктыку канструіруе, творыць авалоданае навукаў, тэхнічай мастацтвам, пільна стаіць на абароне рубяжоў радзімы.

Малады чалавек сталінскай эпохі — пільны вал плочі кроў ад врылі, востры ад васыі свайго народа, сваёй роднай

большавіцкай партыі. Ён — смецкі, бясстрашны, дацельчым, умее горача і стрэсна любіць сваю мамі-радзіму і дзельчуба невялічзень уст старога, гілоас, нааснона.

Вобразы Леніна і Сталіна авалодваюць розумамі нашай моладзі Савецкая моладзь Леніна і Сталіна імкненца перадаць ва ўсіх».

Іх сустракалі на маленькай, загубленай сярод беларускіх дзельчотанці Баратадзі дзельч і калгасная дзельчотанці прынеслі на перов вевалыя піоны і астры. У ватупоце хвалыяўся сівы мспілаўскі шавет Грыгорый Майсеевіч Герчанікаў. У пачату жыцця шавет напісаў пісьмо наркому абароны, каб ён адпусціў па аднаасцювую пабыўку сшыноў. І воеь сыны-комсомольцы, камбайніры гераічнай Чырвонай Арміі, вуховалі з вагона. Іх, як родных дзельчотанці, сустракае ўвесь рад. У Грыгорый Майсеевіча ад ралічці брызнулі слёзы шчасця. Ці сшыноў калі да рэвалюцыі гурей-павец аб такім шчасці? Род герчанікаў быў шаветнік ролам. Дзельч, байцы, унукі, праўнуці толькі і вевалі крывавую халінуку з палдопаватамі акемалі малалот калпы дзі драгты Гэта пачулася да Кастрычніка. Ён, магуцьны і бурны, прышоў у агністым пажары сшыноў, бальбоўскай рукою вышер слезы на шчоках белнага шаўца, вевуўя яго дзельчотанці з пёнавай каті на светлыя дарогі шчаслівага жыцця.

Грыгорый Майсеевіч добра памятае, як 15 год назал яго старэйшы сын—Аляксандр, абраўшчы радаскіх работ арганізоўваў на вуліцах Мспілаўска веваняны гульні, Аляксандра палілаў мара стаць камандзірам чырвонага войска. Яна збылася ў 1930 годзе, калі

комсомольца Аляксандра Герчанікава залічылі ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Там ён атрымаў рад падзек за выдатную палітычна-баявую падрыхтоўку і пасля аказання абавязковай службы яго паслачылі ў веваннае вучылішча, якое Аляксандр каляча з поспехам. Зараз ён служыць веваняны тэхнікам другога ранга ў войсках НКВД.

Другі сын Грыгорый Майсеевіча — Лёва — пайшоў па дарозе старэйшага брата. За 6 год прабываў у ралдах РСЧА ён многа прапавуў над павышэннем сваёй адуканы і атрымаў аванне старшага лейтэнанта.

Сын Яша, які кончыў школу дзельчучай бэзапаванасці НКВД СССР, з гонарам выконвае абавязкі сержанта бэзапаванасці на Волгабудзе. Малодшы сын—Павал—ахоўвае далёкаўсходнія граніцы Саюза.

У розных кутках сацыялістычнай радзімы патрыёты-комсомольцы Герчанікавы пільна сперагуч шчасце і міруную працу савецкага народа.

А яшчэ пудоўныя савецкія дзельчотанці! У 1936 годзе па ўсёй Беларусі праняслася вевста па комсомольцы Феня Храмой — работніца барысаўскай фабрыкі імя С. М. Кірава. Гэтая вевста была палобна ляденале, палобна пёсі. На фабрыцы старыя рабочыя вевалі вяртліва івакі словамі. Мужчыны гаварылі залудмліва: «Малайчыня Феня! Жанчыны пляскалі рукамі: «Не можа быць...»

А слава ішла па рэспубліцы Комсомолка Феня Храмая з'явілася ішчы тэрам стаханавіцкага руху на фабрыцы. Яна прымуола гігэаную машыну роб 150 аборатаў замест ранейшых 90. З двух машын Феня перайшла на шасць. Яна павыла за сабою ўвесь калейнаў фабрыкі. З яе бяручь прыклад многія рабочыя запалкавых фабрык Са вевікага Саюза.

У 1932 годзе Феня прышла на фабрыку 17-гадовай непрыёмнай дзельчотанці. Яна была вельмі старанна і адразу-ж стала ўдарнай вытворчасці. Яна марыла стаць машыністай, Кемліва, заводная, яна ўважліва вучылася складаную машыну, наведвала гурток тэхніцізму, вятчэрную агульнадукацыйную школу. Мара Феня спраўдзілася. Ях па сонечнай лясціцы, Феня палымалася ўсё вышэй і вышэй. У 1935 годзе яна ўступіла ў рады ленынскага комсомола. Раней раскрыты здольнасці вясловай дзельчотанці паварылі на распрывілі свае крылы.

Працоўныя г. Барысава Феню Храмую, адланую дачку радзімы, паслалі ў першы сацыялістычны парламент Веларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Фен

ПРАХОДЗІЦЬ ЛЕПШЫЯ ТЭРМІНЫ СЯЎБЫ

УВАРАВІЧЫ. (Спец. кар. «Звязда»). Устаноўлены ўрадавыя тэрміны для сяўбы азімых прапашы. Аднак у раёне ёсць паўнейшыя сучакоў. На 31 жніўня план сяўбы быў выкананы толькі на 16,8 проц. Здавалася, такое становішча павінна было выклікаць трывожу ў раённых кіраўнікоў, работнікаў райза і МТС. Аднак дарэмна. Дні праходзіць за днямі, а становішча з сяўбай і зараз не змянілася.

Калгас імя Кліма Варашылава, Чабатовіцкага сельсавета, нават яшчэ 3 верасня не пачынаў сяўбы. Калі аб гэтым даведліся ў Будзішчэўскай МТС, то для ліквідацыі прарыву ў калгас быў накіраван аграном тав. Багамонен. Памяк агранома і старшынёй калгаса тав. Гарусёвым адбылася наступная гутарка:

— У вас боць тры конныя сямкі, чаму ж не распахнаеце сяўбы?  
— Нашы сямкі не адрамантаваны, — адказаў старшыня.

— Чаму?  
— А чаму ваша трактарная сямка не працуе? — у сваю чаргу перапытаў аграном старшыня.

Памаж паміж МТС і старшынёй калгаса ідуць спрэчкі чымі сямкамі сямкі, праходзіць самыя добрыя тэрміны сяўбы. Падрываная глеба пад пясоч жыта ў колькасці 150 гектараў перасыхае. Кіраўніцтва Будзішчэўскай МТС ніяк не зможа прымуціць старшыню калгаса Гарусёва распахнаць сяўбу.

Па зоне Уваравіцкай МТС у большасці калгасоў пасаены толькі першыя гектары азімых. Дырэктар гэтай МТС тав. Довалёў нічога не арабіў, каб наладзіць берабярэбную работу трактарных сямкаў. Не працуюць і конныя сямкі. Не дзіўна, што на калгасе аб'юдаўляюцца МТС, план сяўбы выкананы толькі на 3,5 проц.

У раёне калгасоў, якія распачалі сяўбу, груба парушаныя арганізацыйныя правілы. Так, у 7 бригадах калгаса «І мая» Цыроўскага сельсавета, уся падрываная плошча пад жыта аказалася дрэннай якасці. Ворыва зусім мелае, на кожным кроку агрэж. Аграном Кісялевіч МТС тав. Раўнікоў забараніў сямкі на гэтай глебе і папрабаваў зноў яе ўзарваць. Калі аграном паехаў з калгаса, то бригадёр Перхоменка без паўторнага ворыва праваў сяўбу.

Калгас «Вольная праца» (старшыня тав. Кобурэў). Гусевіцкага сельсавета, плошчу ў 150 гектараў жыта засеяў некандыцыйным насеннем. Пра траверцы аказалася, што чацвёртая частка жыта нягодная. Насенне замечана зморшчаным і пацібтым азіром, а таксама касіям. Старшы аграном райза тав. Санановіч, будучы ў гэтым калгасе, нічога не прадрываў, каб прымуціць кіраўніцтва калгаса добра якасна адсартваць насенне. Непрыгодным насеннем засеяў і ў калгасе «Чырвоны шлях», дзе зярно з насенных участкаў раздалі авансам на працягу.

Звыш 10 чалавек уплываваных розных цэнтральных і абласных арганізацый прыехалі ў раён для дапамогі ў правядзенні азімай сяўбы і выкананні гаспадарка-паўнацэннай кампаніі. Аднак іх дапамога з'явілася да таго, што яны на палых днях хадзілі з райкома партыі ў РВК, а аднаму ў райза і т. д. У калгасі яны, як і раёны кіраўнікі, рэдка заглядалі і не мабілізоўваюць калгаснікаў на барацьбу за высокі ўраджай будучага года.  
Р. СЯРГЕЕНКА.

ХАДАІНІЦТВА БРАТОЎ НАВІЦКІХ

ОРША. Дылі тут адбыўся агульна-гарадскі сход прызыўнікаў. На сходзе з прамавай выступіў цэла сустрэты прызыўнікам лейтэнант-двойчы оршаносец, депутат Вархоўнага Савета СССР Давід Навіцкі.

— Лучы ў рады доблеснай Чыронай Арміі, — сказаў, звяртаючыся да прызыўнікаў, тав. Навіцкі, — вы не павінны забываць указанія вайскага Статута аб тым, што пакуль існуе капіталістычнае акружанне, мы не гарантуем вам ад нападу ворагаў. Вучыцеся, авалодвайце складанай вайскай тэхнікай, і ніякія пропускі ворагаў не будуць вам страшны.

Апрача старэйшага брата Давіда Навіцкага — Георгія, які з'яўляецца лейтэнантам войск НКВД праз некалькі дзён на прызыўны пункт прытуць два малодшыя браты Давіда Навіцкага — мофэр Вадзімір і аўтатажнік Павел. Груды абодвух прызыўнікаў упрыгожваюць па 4 абаронныя значкі. Браты Давід, Павел і Вадзімір Навіцкі зварнуліся з пісьмом да Наркома абароны Саюза ССР таварыша Варашылава, у якім просіць залічыць прызыўнікаў Паўла і Вадзіміра ў бронетанкавую частку і стварыць танкавы эскадрон братаў Навіцкіх.

СТАХАНАВЕЦ ЛАПАЦЕНКА — СТУДЭНТ ПРОМАКАДЭМІ

БАВРУЙСК. Тав. Лапаценка Д. Ф. з'яўляецца лепшым стаханавцам фабрычна-машынабудзельнага імя Халтурьска. Ён першым на фабрыцы стаў выконваць сваю норму на 400—450 проц. працэнтаў. У жніўні гэтага года тав. Лапаценка вытрымаў іспыты для паступлення ў Архангельскую промакадэмію імя Куйбышава. 3-га верасня тав. Лапаценка атрымаў павелічэнне аб залічэнні яго студэнтам промакадэміі.

— Савоняга ўлада дала мне магчымасць вучыцца і я буду вучыцца на выдатна. Усе свае сілы і атрыманыя веды я аддам на карысць сацыялістычнай радзімы, — заявіў т. Лапаценка.



Па прыкладу брата — падводніка Чырвонанавіцкага Балтыцкага Флота Петра Кобікіна і другога старшага брата Нікалая Кобікіна, які служыць у Чырвонай Арміі начальнікам палітдэста адной з часцей Беларускай Асобай Вайскай Аеруці, малодшы брат Давід Навіцкі аб'явіў аб дэпартаванні ў Чырвоную Армію. Іх просьба задаволены. Іх здымкі: малодшы камандзір т. Давід (справа) у індэі школы вучэбнага аэрада знятыя братаў Сідзіна (злева) і Сяргея Кобікіна з будовай карабля. Фото Хайкіна.



НАЧАЛЬ ПРЫЗЫВ У РСЧА І ВАЕННА-МАРСКІ ФЛОТ НА ЗДЫМКУ ПРЫЗЫВІК М. Н. Суслас, токар машкоўскага заводу імя Хрушчова, на вахце ў ваенна-марскім лагеры Асававіцка, пад Масквой. Фото Э. Бузерыхіна (СФ).



ПРЫЗЫВ У РСЧА. Сярод малодшых падрыхтаваных работнікаў-стаханавцаў, добра авалоданых сваёй спецыяльнасцю, былі слесар Ліберавіч заводу В. Ф. Чыжыкаў, спонсарты без адрыў ад вытворчасці ідуць школы. Фото В. Алейнікава.

БАЯВЫЯ БУДНІ КОМСАМОЛЬЦАЎ АДНОЙ ЗАСТАВЫ

Пасля вясёра байцы сабраліся ў лэнкутку. Адно слухаюць патэфон, другія іграюць у шахматы, шашкі, многія чытаюць свежыя газеты і журналы. Хутка яны ўцяваюцца ў агульнае гутарку. Кожнага хвалюць падзеі на Далёкім Усходзе, вайна ў Кітаі, Іспаніі. Гутарка паступова пераходзіць на тэмы баявых будняў заставы.

Расказвае баец Сучкоў. Загарэлы, карнаваты пагранічнік, былы трактарыст з Ленінградскай вобласці, комсомолец Васіль Васільевіч Сучкоў апавядае:

— Пераваліла за 12 гадзін ночы. Падаў дождж, буйныя кроплі яго залівалі вады. Раз за разам раздаюцца раскаты грома... Навокал—густая цемра. Напружанае вока ў зарасніках камыша заўважыла 5 сілуэтаў. Сумнення не было—гэта былі фігуры людзей.

— Да граніцы... Адрэзаць зваротны шлях—ціха шагну саўмай напарніку, а сам паўзком прабраўся да зарасніку. «Стоі!»—крычыў у цемру туды, дзе за дрэвамі прыціялі лазучыкі. Даю папероджальны выстрал. Адрэзаць тры пускаяцца бегчы да граніцы, а двое—тыл. Бягу за траімі, даю лята два выстралы і, нарэшце, з дапамогай напарніка ўдаецца іх палажыць. Таварыша пакінула ахоўваць парашальнікаў, а сам бігу дагнаў астатніх. Хутка ўсе пяцера былі дастаўлены на заставу.

Другі раз было прасней. Світала. Пры абодзе ўчастка на імку паказаліся незнамыя сляды. Адрывіўся па слядах. Прайшоў два кіламетры. У ранішней лясной шчыні пачуўся незнаёмы шорах. Хутка заўважыў, як на палюню ча аднаму сталі аспірожна прабірацца лята чалавек. Выгорталі. Каб перахірыць каварнага ворага, гучна аддаю каманду пагранічнаму нараву ад іспанскіх паліцыянтаў (хоць ніякага нараву паліцыянтаў не было). Гэта падзейнічала, парашальнікі аб'явіліся і сталі выконваць свае абавязкі, падзеўшы напарнік і мы і адрывілі на заставу. Усе яны аказаліся агентамі замежнай разведкі.

Не дзрэме вока пагранічніка. Ворка і

аддана ахоўваюць овецыя рубжы малодшыя патрыёты. Байцы-комсомольцы Кузьміч і Льюлько адправіліся ў нарав. Насцярожанае вока Кузьміча заўважыла ў хмызняку аламану галіну. Пагранічнікі рашаюць правесці, у чым справа. Напалі на сляды. Яны влі ў непразнае балота. Каб сабака не амагта ўзяць след, парашальнікі прабіраліся па пою ў валзе. Далей след губляўся ў густых зарасніках і кустах. Адзін куст Кузьмічу паказаўся падаронкам, і ён не памыліўся. Праз некаторы час два парашальнікі былі змушаны ў хмызняку. Яны аказаліся дыяверантамі адной замежнай разведкі. Тав. Кузьмічу ў бігуцым годзе затрымаў 11 парашальнікаў.

Аб сваіх баявых эпізодах на граніцы ямаля могуць расказаць і комсомольцы-байцы Белікоў, Краўноў, Аляксандраў, комсомолец правяднік службы сабакі Казлоў і іншыя верныя сыны радзімы, ахоўваючыя непрыступнасць яе рубжой.

Амаль усе байцы заставы, якой камандуе тав. Тымашанка, з'яўляюцца членамі Ленінска-Сталінскага комсомола. Усе яны вучацца, растуць, выходзяць у дору верасці большэвіцкай партыі, вліжаму Сталіну.

Прыкладам для ўсіх на заставе служыць комсомолец аддзялення, якім камандуе энергічны комсомолец, вылучаны з байцоў тав. Семін. Усё аддзяленне заваявала ганаровае права нясення отліскай вахты ў дзень выараў у Вархоўны Савет БССР. Ёсць палавіны байцоў аддзялення ў гэтым годзе мае затрыманні. 6 чалавек з'яўляюцца агітатарамі.

Комсомольская арганізацыя заставы актыўна ўключылася ў падрыхтоўку да 20-годдзя ВЛКСМ.

Згуртаваным баявым калектывам жыўць і працуюць комсомольцы заставы. Вельмі складаны ўмовы іх работы. Але нішто не можа пахіснуць баявы дух адважных пагранічнікаў. Комсомольскае племя слухных патрыётаў заставы дастойна сустракае XXIV Міжнародны юнацкі дзень на адным з баявых участкаў Заходняй граніцы.

ПЕСНІ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Акадэмія навук БССР рытуе да выдання трохтомнік «Песні беларускага народа з мелодыямі». У трохтомніку ўвойдуць каля 800 песень, танцаў і ўзораў народнай інструментальнай музыкі, запісаных аб'яўляючымі этнографамі, пачынаючы з васьмінацятых гадоў мінулага стагоддзя і асабліва пасля Вялікага Кастрычніцкага рэвалюцыйнага пераўтварэння. Адна часова са старымі слухавымі музычнымі запісамі тут будуць прадстаўлены навушныя запісы савецкага фальклора, зробленыя з дапамогаю фанографаў.

У трохтомніку ўвойдуць таксама лепшыя песні, запісаныя вярнуўшыся гэтымі днямі ў Менск фальклорна-этнографічнай экспедыцыяй Акадэміі навук БССР, якая працавала ў Бабруйскім, Парыжскім і Глускім раёнах. Экспедыцыя, куды ўваходзілі фальклорысты, музыканты-этнографы і мастакі, запісала каля 400 народных песень з мелодыямі і зрабіла 200 арысмаў і фотаздымкаў беларускага народнага арнаменту. Адна з бригад экспедыцыі з уладэльцаў музыканта-этнографа Акадэміі навук СССР тав. Матіі запісала ў мястэчках каля 60 нумароў аўрайскага савецкага фальклора.

Першы том трохтомніка падрыхтаваны ўжо і вядзецца ў друку. Выданне ўсяго трохтомніка наметана ў 1939 г.

ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫ У КАЛГАСЕ „НОВЫ ШЛЯХ“

Гэтымі днямі ў калгасе «Новы шлях», Мяскава раёна, закончана пабудова і пущана ў эксплуатацыю новая гідрэлектрастанцыя. Вольт 100 калгасных пабудов — стайні, свінарнікі і інш. атрымалі электрычнае святло. У бліжэйшы дні ўстапуе ў эксплуатацыю новая гідрэлектрастанцыя ў калгасе імя М. Горькага, Халопеніцкага раёна, якая будзе абслугоўваць і мястэчка Красалужы.

На дробных рэках рэспублікі — у Чавушскім, Дрыбінскім і іншых раёнах, будуцца яшчэ 9 калгасных гідрэлектрастанцый, якія павінны быць закончаны ў бігуцым годзе.



ДА XX-ГОДДЗЯ ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА КОМСАМОЛА. Комсомолец-пагранічнік Паўлючэ-Заходняй граніцы, выдатнік баявой і палітычнай падрыхтоўкі М. І. Ляшко мае некалькі затрыманых парашальнікаў. Да XX-годдзя комсомола ён узяў на себе абавязанасць не прапусціць ні аднаго ворага, дамагаючы адначасова ў вучобе, здань кормы і і 2 ступені на значок ГІА. Фото Хайкіна (СФ).

АБМЕРКАВАННЕ П'ЕСЫ „САПРАУДНАЕ ЖЫЦЦЕ“

Днямі ў доме партактыва адбылася чытка новай п'есы Байпахова і Лені «Сапраўднае жыццё».

П'еса напісана на тэму аб барацьбе трашкіска-бухарынскімі і нацыяна-фашысцкімі бандамі, з кар'ерыста і перастрахоўшчыкамі.

Месяца дзве п'есы—Талжыкістан—Мяскава ў 1930—33 гг. У п'есе ёсць яркія сцэны—паслядзясненне парткома на будзніцтве ў Маскве, на якім трашкісцкія шпіённы, скарыстоўваючы перастрахоўшчыкаў, дабіваюць выключэння з партыі сумленнага большэвіцка Грэкава, сядзі на дзе выкрываюцца подлы, дурушныкі твар буйнага трашкіскага банды Смільнова-Соркіна і інш.

Правільна і выразна напісаныя в тэрам вобрамы большэвіцка Грэкава сакратара райкома Кавалёва, трашкісцкі Соркіна, савратара парткома—перастрахоўшчыка Рыда.

У абмеркаванні п'есы прымалі ўдзел тт. Шпітальнік, Лынькоў, Бутэц, Асірскі, Модэль, рэжысёр Рахлен Ароноў і інш. П'еса атрымала агульнаадрэбнае па актуальнасці свайго тэма. Разам з тым таварышы зрабілі сур'ёзныя крытычныя заўвагі.

Было ўказана на неабходнасць перапрацоўкі рэду сцен (вышаванне Грэкава з адваўленнем у партыю, сучасна Грэкава з Кавалёвым пасля выключэння з партыі і інш.). Сур'ёзнай крытыцы былі падвергнуты занадта рэвалюцыйныя вобразы беларудзкіх афіцэраў Лявіцкага, адкрытыя і паказаныя нацыяналістычныя гуты Нурупаева—аддзяльнага работніка Талжыкістана. Былі зроблены ўказанні вонь тэма, што ў рэдакцыі п'есы пашаецца статут партыі і што п'еса надта расцігнута і патрабуе скарочэння ў дэталі абмеркавання выкаліся за пастаютку гэтай п'есы ў В. дзярждраматэатры пасля выпраўлення памылкаў, якія былі ўскрыты ў праце абмеркавання.

ПАДРЫХОТКА ДА ШЭУЧЭНКАУСКІХ ДЗЕН

У БССР пачата падрыхтоўка да дзюдачэга 125-годдзя з дня дзюдачэга выліжана ўкраінскага па Т. Г. Шэўчэнка. Заганчавоцца п'еклад на беларускую мову «Кобая Шэўчэнка. Над пераказам працуе тав. Янка Купала, Якуб Колас, Броў Бядуля, Клімовіч. Кіа юбілею «Кобая» выйдзе з друку ў выданні дзяржаўна-выдавецкага БССР. Кніга будзе багата ілюстравана. Для мастацкага аформлення выдвецтва прызначыць лепшы мастакоў рэспублікі.

Саюз савецкіх пісьменнікаў Беларусі арганізуе на прапяршчэмовах у часі Чырвонай Арміі рад дакладу і гураж аб жыцці і творчасці вялікага ўкраінскага паэта. Доклады будз прачытаны пісьменнікамі ў Віцебск, Гомель, Магілёве і іншых гарадах і публікі.

ШАХМАТНА-ШАШАЧНЫ ТУРН НА ПЯРШЫНСТВА БССР

10 верасня ў Менску пачнецца беларускі шахматна-шашачны турнір на першыства БССР. Турнір прысвечана XX гадавіне ленінска-сталінскага комсомола.

У шахматным турніры прымуць удзел майстар ССОР Верасеў, чэмпіён БССР тав. Сіцік, перамактэгор Насідошонак, Камянецкі, Брытман пераможцы малага чэмпіяната рэспублікі Сталевскі, Жудро, Іваноў, Кой і школьнік Фрадік. Па-за конжур далі сваю згоду прымаць удзел у турніры гросмейстер Ліліенталь і майстар Панаў і Дуэ-Хамірскі.

У шашачным турніры будзе ўдзел 12 чалавек. Сярод іх—чэмпіён БССР майстар Гардон.

ХРОНІКА

Народны Камітэт Замежных савецкіх М. М. Літвіноў выехаў у Жэнаву на верасеньскую сесію Савета нацый. (БЕЛТА)

Выш. абавязні адначасна рэдактар Д. Т. ЛЕБЕДЗЕЦ

Table with columns for dates and names of events/people. Includes dates like 6, 7, 8 верасня, 9 верасня, 10 верасня, 11 верасня, 12 верасня.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Паводле афіцыйнай зводкі Іспанскага міністэрства абароны ад 4 верасня, у зоне Эбро міжвяснікі, падтрыманні авіяцыяй і танкамі, на працягу ўсяго дня вялі зарывы атакі на рэспубліканскія пазіцыі. Рэспубліканскія войскі аказваюць гераічнае супраціўленне фашыстам. Вораг паднёс на іх шэрагі; са строю выведзены чатыры фашысцкія танкі і адзін 2-магаторны самалёт «Сейнкель», збіты рэспубліканскай зенітнай батарэяй. Характэрна, што адзін фашысцкі самалёт «Сіят» добраахвотна прызымліўся на рэспубліканскім аэрадроме.

СІВІНЫ РАЙОН

Сівыны районы пяць 3-магаторных самалётаў, якія ляцелі з боку Майоркі, набраўшы вялікую вышыню, сінкулі некалькі бомб над прыморскімі вярталамі Барселона, забіўшы аднаго і раніўшы двух чалавек. Рэспубліканскія зенітальныя і зенітна-батарэя аддзячкі фашысцкіх самалёты, не даўшы ім магчымасці праліцець да цэнтра горада.

Паводле паведамлення агенцтва Гавае з Валенсіі, раніцай таго ж дня 5 італьянскія гідрасамалёты «Савоя» сінкулі 40 бомб над портам Валенсіі. Большасць бомб упала ў мора. Рэспубліканская зенітная батарэя аддзячкі фашысцкіх самалёты. (БЕЛТА).

ЛЕОН БЛОМ АБАРНЯЕ ДЭКРЭТ, ЯКІ ПАРУШАЕ 40-ГАДЗІННЫ РАБОЧЫ ТЫДЗЕНЬ

ПАРЫЖ, 4 верасня. (БЕЛТА). Французская газета «Популяр» публікуе артыкул Блома, у якім ён кажа завае аргументы з пазіцыі сацыялістычнай партыі і з артыкулам сацыяліста Серола, які заявіў, што дэкрэт, накіраваны супроць 40-гадзіннага рабочага тыдня, з'яўляецца незаконным. Блом заявіў, што з яго пункту гледжання, дэкрэт, выданы ўрадам Даладэ, з'яўляецца законным. Блом спыражае, што хваліванні рабочага класа несур'ямерны з акалічнасцямі, якія выклікалі іх. Інакш кажучы, Блом хоча сказаць, што Усеагульная канфедэрацыя працы і рабочы клас памыліліся, супраціўляючыся дэкрэту, парушаючага 40-гадзінны рабочы тыдзень.

ГІТЛЕРАЎСКАЯ ПАГРОЗЫ

Баму прыёму: ён павінен быў сточыць выслухоўваць гітлераўскія заявы. «Ім рэдакцыя Табуі, — вярнуўшыся ў Будапешт і ацаніўшы янамонасць свайго палітычнай кар'еры усё-ж выдаў афіцыйнае камюніке, у якім заявіў, што «не гледзячы на вялікую дружбу, звязваючую Германію з Венгрыяй» ён не падлісаў і ніколі не падліса ніякага дагавора, які ставіў-бы Венгрыю ў залежнасць ад Германіі».

З А Р У Б Я Ж О М

СТАНОВІШЧА У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 4 верасня. (БЕЛТА). Прэм'ер Годжа меў учора працяглую гутарку са старэйшымі парламентарыямі французскага гаспадарства Кундтам.

Пасля гутаркі з Кундтам Годжа сустрэўся з экспертамі па канстытуцыйных пытаннях і абмеркаваў з імі новы ўрадавы праект. Мяркуюць, што 5-6 верасня праект будзе канчаткова сфармуляваны і апублікаваны.

Візітка да міністэрства замежных спраў газета «Лівова новіны» піша: «Зараз мы сапраўды падыходзім да апошняй грані. Далей уступаць неляжа, калі мы хочам захаваль незалежнасць і цэласнасць рэспублікі. Пара папярэдзіць партыя — няхай ён не думай, што наша ўступнасць з'яўляецца прызнакам слабасці. Мы гаворым прама: няма такой сілы, якая прымуціла-б нас добраахвотна прыняць тое, што ёсць на незалежнасць, цэласнасць і дэмакратычнаму характару рэспублікі. Мы паказалі, што хочам мірнага пагаднення, але няхай ведаюць, што нас нішто не зможа прымуціць капітуляваць».

РОСТ АНТЫВАЕННЫХ НАСТРОЯЎ У ГЕРМАНІІ

ЛОНДАН, 4 верасня. (БЕЛТА). Паводле паведамлення берлінскіх карэспандэнтаў, антываенныя настроі ў Германіі ўзмацняюцца. Нават многія генералы германскай арміі, піша карэспандэнт газеты «Обсервер»,—супроць ваеннай авантуры. Увесь германскі народ настроен рашуча супроць вайны. Не падлягае ніякаму сумненню, што вайна разаяжа антыфашысцкія сілы ўнутры краіны і цясць ім магчымасць узмацніць свой уплыў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

На фронце ўдоўж паўднёвага берага ракі Янцзы кітайскія войскі прадаўжаюць аказваць упорнае супраціўленне японцам. Наступленне японскіх войскаў падтрымліваецца павятрашай і артылерыйскай бомбардзіроўкай. Аднак кітайскія войскі адбіваюць усе атакі японцаў. Толькі за 3 верасня японцы ў буйным баі ў раёне Наньчан страцілі каля 500 чалавек забітымі і раненымі. На поўдзень ад Жуйчэна працягваюцца японцаў затрыманна кітайскімі войскамі ў 32 кіламетрах ад Дзюаня. У раёне паміж Цзюаньчанам і Лунцзінам савантэравацца вялікая колькасць японскіх ваенных караблёў. Японцы прабуюць высадзіць дэсанты, якія кожны раз адбіваюцца кітайскімі войскамі.

На паўночным беразе ракі Янцзы японскае наступленне ў раёне Хуаньмэя затрыманна кітайскімі войскамі. Японцы тут зноў прымяняюць агручваючыя вшчэствы.

У цэнтральнай частцы правінцы Аньхуэй баі прадаўжаюцца ў 30 кіламетрах на захад ад Люаня.

Па вестках кітайскай разведкі, у рэне Лунжюу (на поўнач ад возера

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Чаоу) знаходзіцца звыш 20 тысяч японскіх войскаў. Як вядзе, японцы намераюцца весці наступленне ад Люаня ўдоўж шасе на Сяньюн (станцыя на Бэйпін-Ханькоўскай чыгуны). Адназначоцца пасяховыя дзеянні кітайскай авіяцыі. 1-га верасня эскадрылья кітайскіх бамбавозаў пасяхова бамбіла японскія пазіцыі ў раёне Хошэнь (на захад ад возера Чаоу). Японцы, як вядзе, прынялі кітайскай самалёты за свае, бо пры з'яўленні эскадрыльі выкінулі ўмоўныя сігналы, паслужыўшыя кітайскім лётчыкам добрай мішэнню. Усяго кітайскімі лётчыкамі было сінкута каля 100 бомб, прычымнішчы японцам вялікія страты.

Паранешаму пасяхова дзейнічае кітайская берагавая артылерыя, устаноўленая ўдоўж ракі Янцзы, 2 верасня адначасна папаланае снарадаў у 13 японскіх ваенных суднаў. Два параклоды, нагруджаныя баявымі прыпасамі, сур'ёзна пашкоджаны.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

Кітайскія партызаны і часткі кітайскіх войскаў дзейнічаюць у тылу ў японцаў у Паўночным Кітаі, выдучы з трох баявых атакі на горад Баодзін.

„СІНХУАЖЫБАО“ ВІТАЕ ГЕРАІЧНУЮ МОЛАДЗЬ